

# Памяці Тараса Шэвчэнкі

(у 50-летнюю гадаўшчыну яго съмерці).

---

26 лютаго гэтаго году вялікі дзень на Украіне: пяцьдзесят гадоў таму назад памёр найслаўнейшыи песьніар украінскага народа, Тарас Шэвчэнко

Імя Шэвчэнкі цесна злучэно з мукамі і сълезамі народу ў часах прыгону: сам сын украінскага мужыка-падданага здабываў ён сваю славу крывей і потам; ад калыскі прывыкаў да гора, бяды і працы; пачынаў працу, як пастух, парабак, панскі лякай Граматы вучыў яго цэркоўны дзяк. Але маючи ад прыроды вялікі талент, Шэвчэнко скора звернуў на сябе увагу прэдстаўнікоў інтэлігэнцыі таго часу, і гурток людзей добрай волі ня мог спакойна глядзець, як рабілася крыўда такому нештодзенному чэлавеку: Шэвчэнка за  $2\frac{1}{2}$  тысячи руб выкупілі с панской няволі, а пасъля і яго радню. Як вольны чэлавек, ён паступіў у Пеццербурскую Малярскую Акадэмію, скончыў яе і пасъпяшыў на дарагую яму Украіну, каб служыць свайму народу. Пакінуўшы малярство, ён пачаў пісаць вершы і зусім пасъвяціў сябе літаратуры.

„Прыпадак падараваў Украіне чэлавека, каторый сілай свайго таленту ўлажыў жывую душу ў тое, што мό ешчэ доўга дрэмалобы; Шэвчэнко зыграў такую роль ў справе адраджэння украінскага народа, якая рэдка прыпадае на долю аднаго чэлавека. Шэвчэнко паказаў, што мова, ў якой ён пішэ вершы, ня можэ быць некультурнай або не самабытнай; гісторычнае прошлое, каторае звініць—трапешчыць у яго гарачых вершах, не магло не ўвайсці глыбока ў душы украіндоў; тая народная душа, што давала сілу поэзіі Шэвчэнкі, тое багацтво перэлівоў у яго песьні, тые змаганьня настраенёў, аброзоў, думак, то мяккіх-ласкавых, то магучых—пекных, то сумных, то гнеўных—мсьціцельных—усё гэта пацьвярдзіло перад усім съветам, што украінскі народ не патрэбует чужых апекуноў, калі ён сам патрапіў стварыць сваю літаратуру і культуру \*)

Жывое слово Шэвчэнкі знаходзіло адгалосак серэд украіндоў, будзіло, сагрэвало, давало гарц і сілу да працы.

Ідэі—думкі яго належалі да найвялікшых; ён ішоў у першых радах людзей, што змагаліся за скасаванье паншчыны; стойкі абаронай правоў пакрыўдженых і пагарджаных, Шэвчэнко стаяў за скасаванье прывілеёў вышэйших станоў, за свабоду

\*) Глядзі „Історія украінскага народа“ проф. Александры Ефіменко.

слова, і друку, за свабоду веры. Думаў аб роўнасьці ўсіх славянскіх народоў і відзеў спаўненъне гэтай думкі толькі тады, калі будзе дана можнасць незалежнага развіцьця ўсім славянскім народам, калі цэлая народная масса прымець учасць у далейшым развіцьці агульна-людзкага жыцьця. У творах сваіх успамінаў славу свайго і нашага народа. Па даносам ворагоў ён за свае перэкананьня і думкі, за свае заданьне будзіцеля-паэта быў выслан далёка за граніцу роднай Украіны у Орэнбург. Там аддалі яго пад сільны надзор і нават забаранілі пісаць. Пасля 10-летняй ссылкі Шэвчэнцы пазволілі вярнуцца ў Пецербург. Ссылка на здароўі Шэвчэнкі адбілася надта дрэнна, дый халодна туманны наднёўскі горад ешчэ больш надарваў слабые яго сілы і у першыя дні скасаваньня прыгону — 26 лютага — Шэвчэнко памёр. Уміраў бачучы, што найвялікшая яго ідэя споўнілася.

Народ украінскі прывёз цела свайго будзіцеля-паэты на Украіну, на берэг Днепра, насыпаў курган-магілу. Стайць гэта магіла і, як да Пантэону Украіны, ідзе да яе украінскі народ на пакланенъне свайму „бацьцы“. Так споўнілі украінцы адну з „Заповедзей“ свайго „бацкі“, а цяпер працай над нацыональным адраджэннем спаўняюць і далейшы.

Нам, беларусам, Шэвчэнко тым дораг, што ён ужо больш як поўсталецьца выказываў тые думкі, якімі мы цяпер жывем. Не адзін з нас прачнуюцца, чытаючы „Кобзара“. Шэвчэнко нам паказвае, як ісьці; вось, прыслушаймося, што кажэ „бацька Украіны“:

„Падзівіцесь на рай ціхі,  
На родну краіну;  
Пакахайце шчырым сэрцем  
Цёмную руіну!  
Раскуйцесь, братайцесь!

У сваей хаці—свая праўда  
І сіла і воля.

Німа другой такой краіны  
Нічога роднага німа;  
А вы прэцёся на чужыну  
Шукаць прывольнага жыцьця,  
Дабра сьвятога, болей волі,  
Братэрства супольнага...  
Знайшлі,  
Нясьлі, нясьлі с чужога поля  
І на Украіну прынясьлі“.

Але не заўсягды бывае гэта, каб папраўдзі прыносілі што небудзь добрае у родну хату, і Шэвчэнко звертаецца да тых, што свае сілы аддаюць на карысць чужынкам а не стараюцца працаўваць для ўласнага народа; замест таго, каб працаўваць для сваей бацькоўшчыны,—кажэ паэт,—

„Ізноў вы скuru дзерэцё  
З братоў нешчасных хлебаробоў!  
І сонца праўды засеваць  
Ў чужых краёх і на чужыне  
Прэцёся ізноў!...“

Да паноў, што стаялі за прыгон, Шэвчэнко кажэ:

„Апомніцеся! Будзьце людзі,  
Бо ліха вам будзе:  
Раскуюцца неўзабаве  
Закаваны людзі,  
Прыйдзе суд, і загавораць  
І рэкі і горы...“

А адрокшымся ад бацькоўшчыны прадочыць:

„...Дым хмараю заступіць  
Сонцэ перэд вамі,  
І на векі праклянечесь  
Сваімі сынамі“.

Якую вагу Шэвчэнко прыпісывае навуцы ў роднай мове, відаць з гэтых слоў яго:

„Як бы вы вучылісь, як трэба  
То і мудрасць была бы свая;  
А то залезеце на неба:  
„І мы—нямы, і я—не я!“

Разумеў добра Шэвчэнко, што навука у чужой мове толькі і робіць, што „я—не я...“

І клічэ гарача паэт, каб ні на каго не угледаліся яго браты, а каб самі съмела браліся за сваю вялікую справу:

„...Усе мовы  
Славянскага люду—  
Ўсе знайце, а сваей?—  
»Дасць Бог, калісь будзем  
»Г па своему гаварыць,  
»Як чужынец скажэ,  
»А да таго і Гісторью  
»Нам нашу раскажэ!...“

У сваіх творах Шэвчэнко вучыць народ яго гісторыі, каб ведаў, хто ён такі:

„...гісторыя—поэма  
Вольнага народу!“

Шэвчэнко гарача жадаў, каб усе украінцы жылі, як браты, ўзіраючыся на вялікую будучыну, калі

„...съвет ясны, прамяністы,  
Новы засіяе...  
Абніміцеся, кахайцесь,  
Вяс я заклінаю!“

Словы вялікага украінскага песьняра пісаны крывей з сэрца яго і заўсягды будуць для украінцу святымі «Заповедзямі». За

імі ідзе і цяпер українскі народ і буде новае жыцьцё, аб якім «Бацько Тарас» толькі думкі снаваў. Дык нехай жэ слова Шэвчэнкі будуть і для нас, беларусоў, падмогай у змаганьні жыцьця.

Чэсць і слава памяці Тараса Шэвчэнкі!

А. Бульба \*)

## Тарас Шэвчэнко і беларусы.

З усіх славянскіх літэратур найбольш блізкай да беларускай пісьменнасці трэба лічыць літэратуру украінцоў. Блізкасць гэта вырабілася цэлымі сталецьцямі супольнага літэратурнага жыцьця і гісторычнай долі.

Калі глянуць у літэратурную мінуўшчыну беларускага народа, калі прыпомніць ці найдаўнейшыя рукапісныя памятнікі,—як напрыклад *Слово аб Палку Ігорэвым*, ці кніжкі друкаваныя беларусамі і украінцамі,—супольнасць гэтага жыцьця відаць за ўвесь час ад XV да XVIII сталецьця ў безпрэрыўных літэратурных зносяніях вучоных, брацтвоў ды манастыроў.

Кніжкі, друкаваныя беларусамі і украінцамі, разыходзіліся тысячамі і на Беларусі і на Украіні. Можна сказаць, што не было такай бібліотэкі ў абедвух народаў, дзе не было бы кніжэк, друкаваных ці ў Вільні, ці ў Кіеві, ці у Львові. Гэтакі вялікі абмен кніжкамі рабіўся затым, што напісаны яны былі ў аднай супольнай мові, лёгка зразумелай і для беларусоў і для украінцаў.

Дзякуючы супольнасці кніжнай мовы, беларусы і украінцы карысталі, значыць, і з аднай супольнай літэратурой. Гэтак было і ў часі національнага упадку абедвух народаў—да канца XVIII сталецьця, пакуль *народныя мовы*—беларуская і украінская—не зрабіліся мовамі літэратурнымі. Тады толькі наступіў раздзел і у літэратуры, і кожны з гэтых двух братніх народаў пайшоў у жыцьцё сваім ўласным шляхам.

Аднак і пасля раздзелу літэратурные зносяны ня скончыліся. Пачынаючы ад Манькоўскага, каторы адзеў у беларускую апратку Энэіду Котлярэўскага, і канчаючы сучаснымі беларускімі пісьменнікамі, украінская літэратура не перэстала цікавіць беларусоў. Па пратоптанай дарожцы, «Съледам за дзедам», як кажэ народная прыказка, ідуць і новые беларускіе пісьменнікі. Украінская літэратура, найбольш дэмократычная з усіх славянскіх літэратур,—украінскі тэатр, які трэба лічыць за найбольш багаты і чиста народны у праўдзівым значэнні гэтага слова,—ня могуць не цікавіць беларусоў, каторые ешчэ ня скора зраўняюцца з украінцамі.

\*) Вершы Шэвчэнкі да гэтай стацыі перэлажыў А. Гурла с Капыля. Гл. «Кобзар»—«Да памершых, жывых і ненароджэных землякоў маіх».

Усе гэтыя прычны зрабілі тое, што цяпер німа інтэлігентнаго беларуса, для катораго украінская мова была бы чужой і не-зразумелай.

І у украіндоў пасъля літэратурнага раздзелу цікаласць да беларушчыны не прапала.

Першым з украіндоў, каторы зацікаўся пачаткамі беларускаго літэратурнага адраджэння, быў вялікі Кабзар Украіны, Тарас Шэвчэнко. Жывучы ў Пецербурзе, пазнаёміўся Шэвчэнко ў 1839 годзе з беларускім пісьменнікам Янам Баршчэўскім. Каля Баршчэўскага сабіраліся тады і другіе беларусы, і вось усе яны пад уплывам Баршчэўскага сталі цікаўіца беларушчынай і пастанавілі друкаваць свае творы. Шэвчэнко, пазнаёміўся з усімі гэтымі беларусамі, прасіў іх, каб чыталі яму свае беларускіе творы, і асабліва зацікаўся народнымі беларускімі песнямі. Адзін з маладых беларусоў, Ромуальд Подбэрэскі, знаў многа песень; ён прапеяў іх Шэвчэнцы і апрача таго чытаў яму ўсе беларускіе творы Баршчэўскага і перэклад Манькоўскага украінскай *Энэіды* Котлярэўскага. Шэвчэнцы народные песні спадабаліся; штучныя літэратурныя творы беларускіх пісменнікоў ён крыху крытыкаваў, кажучы, што ў іх мала чысто народнага элемэнту. Аб Энэідзе Манькоўскага Шэвчэнко зауважыў, што гэты твор найбольш мае чиста беларускага элемэнту і што дзеля таго ён найбольш цікавы для яго. Пасъля гэтага Шэвчэнко заахвочываў беларусоў, каб не пакідалі сваёй працы для народу бо гэта іх павіннасць, а праца іх, ня гледзячы на цяжкіе варункі, не прападзе дарма, і съяды гэтай працы астануцца.

Вось і ўсё, што нам вядома аб Шэвчэнцы. Ведомасці гэтыя мы маем с прыватнага лісту Вінцку Раутта да Легатовіча.

Што і пазней Шэвчэнко цікаўіся беларускім літэратурным адраджэннем, можна відзець с того, што паміж падпішчыкамі на літэратурны альманах Ромуальда Подбэрэскага: „*Rocznik Literacki*“ \*), надрукавана ў кнізе і фамілія вялікага украінскага паэты *Szczęslenko Taras, Kobzar*.

У гэтым альманаху Подбэрэскі маніўся надрукаваць разам з польскімі і беларускія творы, аднак цэнзура пазваленія на штучныя беларускія творы не дала, і прышлося памесціць толькі этнографічныя матэр'ялы, якіе друкаваць не баранілі. Подбэрэскі тутака ухітрыўся: паміж народнымі песнямі памесціў і дзівэ штучныя Яна Баршчэўскага: «*Aх чым жэ твая, дзеванька, галука занята?*» і «*Aх, ты, мая гарэліца*» \*\*). Музыку да гэтых слоў напісаў беларускі композытар Антон Абрамовіч.

Аб артыстычнай творчасці Шэвчэнкі Подбэрэскі памесціў невялікую заметку ў офиціяльнай правіцельственнай (у польскай мове) газэці „*Tygodnik Petersburski*“ \*\*\*).

\*) „*Rocznik Literacki*”, wydał Romuald Podbereski. Peterzburg 1843. страніца 216.

\*\*) Стр. 202—204 і ноты.

\*\*\*) „*Tygodnik Petersburski*“ 1844 стр. 569 (стацьня: *Ukraina malownicza*).

С твороў Тараса Шэвчэнкі на беларускую мову дагэтуль мала перэложэно. Вядома нам толькі, што наш песьніар Янка Купала перэкладае вершы «Кобзара» а Ф. Чэрнышэвіч перэклаў на нашу мову «Каярыну» Шэвчэнкі.

З украінцоў, каторые цікавіліся і друкавалі аб беларусах стацыі, трэба адзначыць: Антоновіча Яшчуржынскага, Гамалія, Русову, ды з новых пісменьнікоў: Д. Дорошэнка, Святыцкага, Шаповала, Шчурата і Гая.

Літэратурная цікавасць адных да адных у беларусоў і украінцоў, на нашу думку, будзе ўсё больш і больш узрастаць. Дзеля гэтага ўжо пакладзен моцны фундамэнт з абедзьвых старон.

**Ромуальд Земкевіч.**

### З Т. Г. Шэвчэнка.

Уцекае вада ў морэ,  
Дый не выцекае;  
Вось мужык шукае долі,  
Ды яе німае.  
Ў съвет пайшоў мужык за  
вочы,—  
Стогне сіне морэ;  
Ные сэрцэ у трывозе,  
І душа гаворэ:  
  
«Ой, куды ты неспытаўшысь?  
На каго пакінуў  
Матку, бацьку і зямліцу  
І сваю дзяўчыну?

На чужыне ўсе чужые—  
Не зжывшеся з імі;  
Нескім будзе выліць сълёзы,  
Падзяліцца імі.

Сеў мужык на старым мейсцы,  
Стогне сіне морэ;  
Думаў: долю ён спаткае,  
А спаткало горэ.  
Толькі птушкі пералётам  
Сьвіснуць, як на дзіва;  
Плачэ бедны, бо дарогі  
Зарасьлі крапівай.

**Ф. Чэрнышэвіч.**

## У ДУМЕ І КАЛЯ ДУМЫ.

*Заседанье 16 і 18 лютага.* Разгледалі далей закон аб спосабах змагання с п'янствам. Стацыі прыймалі ў рэдакціі думской камісіі; спрэчкі вызвала толькі 18 стацыя закону, ў якой гаворыцца аб днях, калі павінно быць забаронено прадаваць гарэлку. Пастанавілі зачыняць монаполькі ў суботы і перэдсвяточны дні па гарадох, а па вёсках у гэтые дні атчыняць манаполькі толькі да другой гадзіны дня. На гэтым заседанні скончылі ўжо пра-гледаць гэты закон.

Пасля разгледалі запрос правых аб непарадках па вышэйших школах —Дэп. *Некрасов* (парціі „народнай свабоды с Томск. губ.) даводзіць, што глаўная аснова гэтага запросу—гэта змагань-